

# Запрашае субота!

## 8 МАЯ

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>				
Алімпійскі ўрок	11.30 - 12.15	Кабінет №22	1-4	Хмара В.М.
Кінамараф он "Глядзі і памятай" Прагляд і абмеркаванне фільма "Тяцёрка адважных"	10.40 - 11.25	Бібліятэка	1-4	Шавялёва Э.А.
<b>5 - 9 класы</b>				
Дзень здароўя. Дзень легкаатлета "Здаровым быць здорава!"	09.00 - 10.30	Стадыён	5-9	Рэчыц А.Л.
Акцыя "Віншuem ветэранаў"	11.30 - 12.30	аг. Лінова, в. Аранчыцы	Актыў БРТА	Куш М.Г.
Кінамараф он "Глядзі і памятай" Прагляд і абмеркаванне фільма "В бой идут одни старики"	11.00 - 12.00	Кабінет №11	8-9	Гук М.М.
Літаратурна-музычная кампазіцыя "Песні апаленыя вайной" (да Дня Перамогі)	12.00- 12.45	Ліноўская СБ	5-7	Бяскроўная Л.А.
<b>10 - 11 класы</b>				
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	08.30 - 12.55	***		***
Кінамараф он "Глядзі і памятай" Прагляд і абмеркаванне фільма "Не игра"	11.00 - 11.45	кабінет №18.	10-11	Ільяшэвіч А.М.

*Заняткі ў аб'яднаннях па інтарэсах, кансультацыі па прадметах, урокі, мерапрыемствы сумесна з Ліноўскай СБ - 8.30 – 13.00*